



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ
МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ
ІНСТЫТУТ ІМЯ А.Д. САХАРАВА БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАЎНАГА ўНІВЕРСІТЭТА
ГЛЫБОЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
РЫМА-КАТАЛІЦКІ КАСЦЁЛ У БЕЛАРУСІ



ПРАГРАМА

Навукова-практычнай канферэнцыі

БЕЛАРУСЬ, ГЛЫБОЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІПОВІЧ



Глыбокае, 25 верасня 2020 г.

ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ



Археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 2841870



Глыбоцкі гарадскі дом культуры

Адрас: г. Глыбокае,
вул. Камуністычная, 10
Тэл.: 8 (02156) 5-05-41



Сярэдняя школа № 1 імя П.В. Сухого

Адрас: г. Глыбокае,
вул. Дзяржынскага, 43
Тэл: 8 (02156) 5-56-87
Сайт: <http://schkola1.rooglub.gov.by>



Глыбоцкая цэнтральная раённая бібліятэка

Адрас: г. Глыбокае, вул. Ф. Энгельса, 41а
Тэл.: 8 (02156) 2-12-35
Сайт: <http://cbs.okglub.by>



Сквер знакамітых землякоў

Адрас: г. Глыбокае, пл. 17 верасня
Сайт: <http://glubmuseum.by>

Ілюстрацыя на вокладцы:

Малюнак Юрыя Калбасіча "Глыбокае. Зіма" (2014)

АРГКАМІТЭТ
навукова-практычнай канферэнцыі
«Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч»

- Каваленя**
Аляксандр Аляксандравіч акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ, ЧЛЕН-КАРЭСПАНДЭНТ НАН БЕЛАРУСІ, ДОКТАР ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР;
- Шубскі**
Аляксандр Мікалаевіч старшыня Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта;
- Лакіза**
Вадзім Леанідавіч намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Тарасевіч**
Тацяна Леанідаўна намеснік старшыні Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта;
- Карніловіч**
Людміла Фёдараўна начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта;
- Пуцік**
Уладзімір Станіслававіч дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А. Д. Сахарава БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Завальнюк**
Уладзіслаў Мацвеевіч ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў г. Мінску, кандыдат гістарычных навук;
- Ціхановіч**
Мікалай ксёндз, доктар, дэкан Глыбоцкага дэканату, пробашч парафіі Святой Тройцы ў Глыбокім;
- Салаўянаў**
Андрэй Пятровіч вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Унучак**
Андрэй Уладзіміравіч загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
- Анофранка**
Наталія Васільеўна вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Новік**
Наталія Яўгенаўна вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Ганчарэнка**
Кірыл Дзмітрыевіч малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

25 ВЕРАСНЯ

- 6⁴⁵ – выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Глыбокае ад Чырвонага Касцёла (*г. Мінск, вул. Савецкая, 15*)
- 10⁰⁰ – выстава “Малой радзіме прысвячаецца”
- 10³⁰ – адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне
- 12³⁰ – аглядная экскурсія па г. Глыбокае
- 13⁰⁰ – перапынак на абед (*г. Глыбокае, вул. Леніна, 131*)
- 14⁰⁰ – праца па секцыях
- 16³⁰ – урачыстае закрыццё працы канферэнцыі, падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне (*г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10*)
- 18⁰⁰ – вячэра (*г. Глыбокае, вул. Маскоўская, 81*)
- 19³⁰ – ад’езд удзельнікаў канферэнцыі ў г. Мінск

Рэгламент працы:

даклад на пленарным пасяджэнні – 15 хвілін,
на секцыі – 10 хвілін.

25 ВЕРАСНЯ

10:30 – 12:30

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)

Прывітальнае слова старшыні Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта **Аляксандра Мікалаевіча Шубскага**.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вадзіма Леанідавіча Лакізы**.

Прывітальнае слова епіскапа Полацкага і Глыбоцкага **Ігнація**.

Прывітальнае слова біскупа Віцебскай дыяцэзіі **Алега Буткевіча**.

Прывітальнае слова равіна Віцебска **Малкіеля Гаргодзэ**.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)

1. **Бажанаў Уладзімір Аляксандравіч** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма доклада: *Эдвард Войніловіч: жыццё для людзей.*
2. **Унучак Андрэй Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Глыбоччына на старонках газеты «Наша Ніва» (пачатак XX ст.).*
3. **Шарышкін Рыгор Леанідавіч** – настаўнік Залескай дзіцячай сад-сярэдняй школы Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: *Свята-Пакроўская царква ў в. Бушыкі: старонкі гісторыі, духоўнасці і асветніцтва.*
4. **Катовіч Павел** – вучань Залескай дзіцячай сад-сярэдняй школы Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: *Касцёл у вёсцы Залессе: гісторыя, якую мы страцілі.*
5. **Рымдзёнак Максім** – вучань Падсвільскай яслі-сад – сярэдняй школы Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: *Страчаныя святыні Глыбоччыны.*

СЕКЦЫЯ 1

(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)

14:00 – 16:00

Мадэратары

*Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Даўгач Таццяна Валянцінаўна, кандыдат гістарычных навук,
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.*

1. **Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі; **Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Помнікі археалогіі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна.*
2. **Чараўко Віктар Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры сацыяльных камунікацый, дацэнт кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Грунтоваыя могільнікі позняга сярэдневякоўя – ранняга новага часу каля вв. Івесь і Доўгае Глыбоцкага раёна (на матэрыялах археалагічнага вывучэння 2010–2015 гг.).*

3. **Шынкевіч Павел** – вучань Азярэцкай дзіцячай сад-сярэдняй школы Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: *Азярцы: ад панскага маёнтка да аграрадка (сацыяльна-эканамічная гісторыя).*
4. **Крывёнак Сняжана** – вучаніца Карабоўскай дзіцячай сад-сярэдняй школы Глыбоцкага раёна імя Р.І. Мацеюна.
Тэма даклада: *Род Акушкаў у гісторыі вёскі Канстанцінава.*
5. **Хайноўскі Аляксандр Вітальевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея.
Тэма даклада: *Род Корсакаў і яго роля ў сацыяльна-эканамічным і палітычным жыцці Глыбоччыны.*
6. **Кажанеўская Маргарыта Генадзеўна** – магістр гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Музея гісторыі і культуры габрэяў Беларусі.
Тэма даклада: *Еврейская история Глубокого: память и наследие.*
7. **Коц Аляксей Леанідавіч** – магістр гістарычных навук, старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызма Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Да пытання аб архітэктуры габрэйскіх дамоў у в. Зябкі Глыбоцкага раёна.*
8. **Даўгач Таццяна Валянцінаўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Глыбоччына пасля аграрнай рэформы 1861 г.: сацыяльныя канфлікты.*
9. **Мадатаў Радзівон Міхайлавіч** – магістр гістарычных навук, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Дзейнасць Глыбоцкага аддзела Віленскага таварыства сельскай гаспадаркі.*
10. **Дашкевіч Алена Генадзьеўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Глыбоцкі край у гады польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.).*
11. **Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы.
Тэма даклада: *Дзісенска-Глыбоцкі край у вiхуры войн і рэвалюцый (1914–1921 гг.).*
12. **Булаты Павел Юр’евіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Інстытута менеджменту спорту і турызму.
Тэма даклада: *Турыстычныя маршруты Віленшчыны міжваеннага часу (на матэрыялах выдання «Przewodnik turystyczny po Wileńszczyźnie i Nowogródzczyźnie», 1934 г.).*

13. **Мядзелец Ганна** – вучаніца Глыбоцкай раённай гімназіі.
Тэма даклада: *Імёны слаўтых землякоў у назвах вуліц роднага горада Глыбокае.*
14. **Хайноўскі Сяргей Алегавіч** – настаўнік Удзелаўскай дзіцячай сад-сярэдняй школы Глыбоцкага раёна.
Тэма даклада: *Система народного образования Глубокского района в послевоенный период (1944–1950 гг.).*
15. **Кедрык Таццяна Васільеўна** – старшы выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Вусныя ўспаміны жыхароў Глыбоччыны як гістарычныя крыніцы.*
16. **Русецкая Эвеліна Уладзіміраўна, Дзенісюк Зміцер Анатольевіч, Бакуновіч Андрэй Аляксеевіч, Драгун Анастасія Яўгенаўна, Зяноўка Яўгенія Сяргееўна, Гецэвіч Юрый Станіслававіч** – супрацоўнікі Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі; **Унучак Андрэй Уладзіміравіч, Анофранка Наталля Васільеўна** – супрацоўнікі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Вядомыя мясціны Глыбоцкага краю ў аўдыягідзе KrokApp.*

Дыскусія

СЕКЦЫЯ 2

(Сярэдня школа № 1 імя П.В. Сухога,
г. Глыбокае, вул. Дзяржынскага, 43)

14:00 – 16:00

Мадэратары

Зянюк Раіса Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Пазднякоў Валерый Сямёнавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы.

1. **Саўліч Людзіміла Іванаўна** – дырэктар Падсвільскай яслі-сад – сярэдняй школы Глыбоцкага раёна.
Тэма доклада: *Православны крест в жизни христианина.*
2. **Завальнюк Уладзіслаў Мапсеевіч** – кандыдат гістарычных навук, ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў Мінску.
Тэма доклада: *Рэлігійна-маральныя аспекты грамадска-палітычнай дзейнасці Эдварда Вайніловіча.*
3. **Зянюк Раіса Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма доклада: *Ордэн кармелітаў босых у сацыякультурным жыцці Глыбокага (канец XVIII – XIX ст.).*
4. **Пазднякоў Валерый Сямёнавіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы.
Тэма доклада: *Тайная аперацыя па перанясенні мошчаў св. Юстына (Мядзел, 1834 г.).*
5. **Васовіч Сяргей Міхайлавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма доклада: *Культурно-просветительская деятельность Виленского Свято-Духовского православного братства во второй половине XIX – начале XX в.*
6. **Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма доклада: *Стараверы на беларускіх землях Віленшчыны (другая палова XIX – першая трэць XX ст.).*
7. **Сыцько Кірыл Валер’евіч** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма доклада: *«Kilka wiadomosci o OO. Franciszkanach w Udziale» айца Тадэвуша Рагали-Завадскага як гістарычная крыніца.*

8. **Лаўрыненка Кацярына Віктараўна** – магістр тэалогіі, кандыдат гістарычных навук, дактарант Люблінскага Каталіцкага ўніверсітэта Яна Паўла II.
Тэма даклада: *Каталіцкі касцёл на Глыбоччыне ў першай трэці XX ст.*
9. **Булатая Вікторыя Юр'еўна** – магістр філалагічных навук, аспірант Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.
Тэма даклада: *Адлюстраванне канфесійнага становішча на Віленічыне ў матэрыялах праваслаўнага часопіса «Царква і народ» (1932–1933 гг.).*
10. **Фёдараў Ігар Віктаравіч** – навуковы супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея.
Тэма даклада: *Старонкі з гісторыі капліцы Святога Міхаіла на Дуброве.*
11. **Юргель Лізавета** – вучаніца Глыбоцкай раённай гімназіі.
Тэма даклада: *Паломніцкі маршрут па праваслаўным святыням і памятным месцам горада Глубокое.*
12. **Доўнар Антон Міхайлавіч** – магістрант Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Турыстычны і паломніцкі комплекс в деревне Мосар как памятник историко-культурного наследия Витебской диоцезии.*

Дыскусія

СЕКЦЫЯ 3

(Глыбоцкая цэнтральная раённая бібліятэка,
г. Глыбокае, вул. Фрыдрыха Энгельса, 41а)

14:00 – 16:00

Мадэратары

Талмачова Святлана Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка;
Анофранка Наталля Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

1. **Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Неакладныя зборы ў беларускіх губернях Расійскай імперыі (першая палова XIX ст.)*.
2. **Філатава Алена Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Сям'я ў штодзённым жыцці розных слаёў насельніцтва беларуска-літоўскіх зямель. 1772–1860 гг.*
3. **Траскевіч Рафаэл Рафікавіч** – студэнт 3 курса гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма доклада: *Орша в войне 1812 г.*
4. **Анофранка Наталля Васільеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Барацьба з рабаваннямі ў Віцебскай губерні (1833–1834 гг.)*.
5. **Лепеш Аксана Васільеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма доклада: *Экономическая модернизация помещичьей деревни в западных губерниях Российской империи в середине XIX в.*
6. **Трасцяні Ірына Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, выкладчык Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма доклада: *Институт генерал-губернаторства на территории Беларуси (1856–1862 гг.)*.
7. **Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч** – аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і навіейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Присутнасць «нядобронадзейных» асоб на тэрыторыі Віцебскай губерні ў 1862 г.*

8. **Талмачова Святлана Аляксандраўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Удзел міравых пасрэднікаў ў рабоце паверачных камісій у Беларусі (60-я гг. XIX ст.).*
9. **Крэньц Максім Аляксандравіч** – магістр гістарычных навук, аспірант гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Кантрыбуцыйныя зборы і эканамічныя абмежаванні ў дачыненні да буйных землеўладальнікаў на тэрыторыі Беларусі (1863–1896 гг.).*
10. **Жытко Анатолій Паўлавіч** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Праблема аднаўлення дваранскіх выбараў у 9-ці заходніх губернях (70-я гг. XIX ст.).*
11. **Новік Наталля Яўгенаўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Проведение исследований в области аграрной науки в сельскохозяйственных учебных заведениях Беларуси (вторая половина XIX – начало XX в.).*
12. **Пуцік Уладзімір Станіслававіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Да пытання аб грамадзянскіх правах у праграмных дакументах палітычных партый Расійскай імперыі ў пачатку XX ст.*
13. **Байголаў Ягор Аляксандравіч** – магістр гістарычных навук, аспірант гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Удзел чальцоў сельскагаспадарчых таварыстваў у рэвалюцыйных працэсах пачатку XX ст.*
14. **Бабіч Аксана Юр’еўна** – выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Традыцыйныя ўяўленні беларусаў, звязаныя з выкарыстаннем лясных рэсурсаў (XX – пачатак XXI ст.).*

16:30 – 17:30

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ

(Глыбоцкі гарадскі дом культуры, г. Глыбокае, вул. Камуністычная, 10)



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66;

Тэл.: (+375-17) 284-18-01;

Факс: (+375-17) 284-28-16;

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by>.

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персоналу. Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74;

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php>.

Створанае ў 1936 г. як АДДЗЯЛЕННЕ грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў АДДЗЯЛЕННЯ з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад АДДЗЯЛЕННЯ ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У АДДЗЯЛЕННІ 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за АДДЗЯЛЕННЕМ навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1;

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70;

e-mail: ii@history.by; <http://history.by>.

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

Стрыжкань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;
- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;
- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярнаму гісторыка-культурнай спадчыны краіны;
- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;
- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;
- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталаў, семінараў;
- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва.



ГЛЫБОЦКІ ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ

211800, г. Глыбокае, вул.
Фрыдрыха Энгельса, 24;
Тэл./факс: (+375 02156)
2-33-70; 2-38-28;
e-mail: glubmusej@tut.by;
http://glubmusej.by

Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей з'яўляецца вядучай установай рэгіёна, дзейнасць якой накіравана на даследаванне, захаванне, прэзентацыі і трансляцыі гістарычнай і культурнай спадчыны Глыбоцкага краю.

Заснаваны 31 жніўня 1992 года.

У структуры Дзяржаўнай установы культуры «Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей» знаходзяцца два аб'екты (Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей, культурна-дэндралагічны комплекс в. Мосар), якія прадстаўлены стацыянарнымі і зменнымі экспазіцыямі і выставамі, ландшафтным паркам з малымі архітэктурнымі формамі.

Музейны фонд складаецца з 19 калекцый і налічвае звыш 13 000 адзінак асноўнага фонду і больш за 2 000 навукова-дапаможнага.

Асноўныя напрамкі дзейнасці:

- правядзенне навуковых даследаванняў і экспедыцый з мэтай выяўлення і збору прадметаў музейнага значэння;
- камплектаванне, ўлік і захаванне музейных фондаў;
- фарміраванне аўтаматызаванага банка дадзеных музейных прадметаў і калекцый;
- навуковая інвентарызацыя і каталагізацыя музейных прадметаў і калекцый;
- распрацоўка навуковых канцэпцый экспазіцыйнай, выставачнай, даследавальнай, культурна-асветніцкай, адукацыйнай і выдавецкай дзейнасці;
- навуковае і мастацкае праектаванне, стварэнне на аснове музейных фондаў экспазіцый і выстаў;
- ажыццяўленне культурна-асветніцкай і культурна-адукацыйнай дзейнасці, папулярызацыя музейных прадметаў, у тым ліку, шляхам публічнага іх прэзентавання, публікацыі адпаведных матэрыялаў;
- правядзенне навукова-практычных семінараў і канферэнцый, іншых імпрэз у сферы музейнай справы;
- экскурсійнае і даведчна-інфармацыйнае абслугоўванне наведвальнікаў.

Для запису

Для запісаў

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).

КАРТА РАЗМЯШЧЭННЯ СЕКЦЫЙ



КАРТА РАЗМЯШЧЭННЯ СТАЛОВЫХ (АБЕД, ВЯЧЭРА)



ВЫДАНИ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

